

Значаныне савецкага касьмічнага лёту

(Заканчэнне з 1-ай бачыны)

нага аружжа, г. зн. як сяродкаў дастаў- першы этап (1957/58) паказвае працу над звычайнімі спадарожнікамі (3 выстры- лы), 1959 г. можа быць названы годам касьмічных ракет (3 «луннікі»), 1960 — пачатак і 1961 год — перыядам касьмічных карабліў.

Роля ракет сярэдняй і вялікай адлег- ласці, як «носьбітаў» ядзярнага аруж- жа, дастаткова ведамая. Менш ведамыя магчымасці «спутніка» й таго, што ў СССР называюцца «касьмічнымі караб- лём-спутнікамі». Гэтыя спутнікі й «ка- раблі», калі маюць дастатковую для гэ- тага грузаноснасць, таксама могуць быць насьбітамі ядзярнага аружжа. Пры помочы дававачнай ракеты яны маюць магчымасць накроўваць сваё ядзярнае аружжа на любую загадзі выбраную на Зямлі мету. Іншак кажучы, яны могуць зьяўляцца як-бы касьмічнымі бамбарда- вальнікамі або вялікімі кіраванымі ра- кетамі тыпу «паветра-зімля», здолнымі доўга лётапа на арбіце, каб потым «на- загад» з Зямлі неспадзянава ўдарыць у намечаную мету. Знайсьці эфектыўную сыштумку абароны ад тыхіх спадарожні- каў-ракет яшчэ цяжкі, чымся супраць міжкантынентальных тыпу «зімля-зім- ля», бо лёт ракеты із спадарожніка будзе больш кароткім у часе, чымся палёт міжкантынентальнай ракеты, якая вы- магае калі паўгадзіны часу для пакры- цца 8-10 тысяч кіляметраў адлегласці.

Важнымі прадпасылкамі гэтага раз- віцця зьяўляеца такжа: а) цесная су- вязь і перапляценне ваенна-навуковых дасыпіліў з агульнай навукай і як вы- ник гэтага — спэцыяльная роля войні, як «штурхачоў» тэхнічнага прагрэсу; б) характар камуністычнага рэжыму, бесперыпинна вядучага войну з асталь- ным съветам, войну таго або іншага віду — «гарачую» або «халодную», татальну або лякальную, эканамічную або палі- тичную, пэыхалягічную або ідэялагіч- ную. У выніку таго, што ўся сыштумка савецкай дзяржавы ёйнае эканамічнае структуры прытарнаваныя ў першую чаргу для ваенних патрэбаў, у Савецкім Саюзе ажыццяўляеца бесперыпиннае развіццё навукі і тэхнікі тымі-ж тем- памі, што і падчас вайны, г. зн. хутчэй, чымся ў дэмакратычных краінах, асабіліў ў галінах, звязанных з ваеннай тэхнікай. Дэмакратычныя дзяржавы ў перыяды «гарачых» войні акказваліся здолнымі да найблізь бліскучых дасягненняў. Сыветыцаў агтамі прыклады першай і другой съветавых войні. Аднак адсутніцца у дэмакратычным грамадстве тое съведамасць, што перыяды «халодной» войны або «мірнага су- існавання» зьяўляюцца таксама войні, толькі іншага характеристу, зьяўлеца вялікай перашкодай у спаборніцтве ЗША і іншых саюзнікаў у таталітар- насці і надзеінасці канструкцый.

Аналіза гэтых дадзеных паваляе ад- цеміць наступнае:

1. Здолнасць савецкіх вучоных і тэхнікай выпускаць у старатэфу ѹ-касьмічны прастор значна больш цяжкія ракеты й лётныя цэлы, чымся адпавед- нае тытуламі амэрыканскіх ракет і лётных цэлаў. Гэтак, карабель-спадарожнік «Во- сток», як лічучы вагі апошній ступені ракеты, меў звыш 4,5 тонаў вагі. Пра- ект адпаведнага амэрыканскага «Мэрку- ра» прадбачыць вагу лётнага цела ў вад- ну тону. Вынікам зьяўлеца тое, што амэрыканскія тэхнікі змушаныя кампен- саваць недастатковую сілу носніцай амэрыканскіх ракет мініятурнасцю амэрыканскіх спадарожнікаў і іх інстру- ментальнага ўладжанія, што як можа- зі мець адмойнага ўплыву на даклад- насці і надзеінасці канструкцый.
2. Пасыльдоўнасць развіцця савец- кай тэхнікі ракета-будаўніцтва, якая съветыцаў абы дасыпелым плянаванын і ўсёй вынікай, зменын вызначаць галоўныя кірункі і тэнцыі над кантроліруючым съветам.

Камуністычны рух у сваім змаганьні з акружкальным некамуністычным съве- там зрабіў навуку ѹ тэхнічны прагрэс запраўдным **ваенным** фактам, пакліканым на толькі абясьпечыць матары- яльную перавагу (у ўзбраені ѹ эканомі- цы) камуністычнага блéку над вольным съветам, але й бесперыпинна прышчапляць сваімі й акураючымі съветы ўпэўненасць у перавазе савецкай наву- кі, савецкай тэхнікі й савецкай камп- тэнцыі над капіталістычным съветам.

Барка на Лене, 1914 г.

ПЕСНЯ КАПАЧОУ

У цяжкай працы мы жывём,
Спачынку мы ня знаем,
Яздём наясмачна, горка п'ём,
А што за гэта маєм?

Пагарду тых, каму ідуць
Работы нашай плёны,
Што нашай працаю жывуць
Спáнны і скармлённы.

Руку нам грабуюць падаць
Ім простасць разіць вочы,
Душы ня хочуць нам прызнаць,
Бо мы — народ рабочы.

Не прашу я, Божухна, скарбамі ўладаці, —

Дай мне толькі сілы зарабляць, каб жыць,
Каб і ў дзень, як прыйдзе мне душу аддаці,

Хлеб я свой штодзённы працай мог здабыць.
Не прашу я, Божухна, Твойго съвету знаці —

Усе пачаткі, зъмены і канцы, і рух, —
Дай адно людзкую праўду мне паняці

І яе быць верным, наўпадданышым з слуг.
І усё тут, Божухна, чым патурбаваці

Я хачу сягоныя, просячы Цябе:
Дай мне праўду знаці і ў людзях спаўніці,
І заўсёды з працы хлеб свой месь сабе.

Песня Капачоу

Культурна Рэлігійны Тыдзень у Чыкаго

I ВІССЬВЯЧЭННЫЕ БЕЛАРУСКАЙ ЦАРКВЫ

У дніх ад 1 да 5 ліпеня 1961 г. адбу- дзеца ў Чыкаго Культурна Рэлігійны Тыдзень Студыяў, злучаны із Зыездам Беларусаў з Зл. Ш. Амэрыкі, Канады і прадстаўнікоў з Эўропы, а так-же з ура- чыстасцю звычайнай Беларускай Царкви Хрыста Спаса ў Чыкаго.

3. Спалучэнне доманстаратыўнага аба- сцяльчыні поспеху выпрабаваньня із засакречанай узмоцненай чарнавой ра- ботай па падгатоўцы да большых вы- прарабаваньняў. Гэтак, кідаецца ў вочы вельмі малая колькасць доманстаратыў- ных вялікіх савецкіх выпрабаваньняў у парунаўні з амэрыканскімі. 14 савец- кіх выпрабаваньняў ён тры з палавінай гады, супраць 40 з лішнім амэрыкан- скіх, на лічучы калі 30 амэрыканскіх няўдачаў; у 1960 г. — тры савецкія супраць 14 амэрыканскіх выпрабаваньняў. У тым-же 1960 г. у СССР, апрача выпу- ску трух касьмічных караблёў-спадарож- нікаў і зонда на Вэнэру, былі выпрабава- ваны чатыры звычайнікі ракеты ў Ціхім акіяне, 167 выпрабавальныя ракеты у вышэйшых слæх атмасферы і 160 мэтра- алягічных ракет. У ЗША у 1960 г. вы- прарабавана, апрача 14 пасыпаховых за- пускаў спадарожнікаў, 80 выпрабаваль- ных і 304 мэтаралягічных ракет.

Важнымі прадпасылкамі гэтага раз- віцця зьяўляеца такжа: а) цесная су- вязь і перапляценне ваенна-навуковых дасыпіліў з агульнай навукай і як вы- ник гэтага — спэцыяльная роля войні, як «штурхачоў» тэхнічнага прагрэсу; б) характар камуністычнага рэжыму, бесперыпинна вядучага войну з асталь- ным съветам, войну таго або іншага віду — «гарачую» або «халодную», татальну або лякальную, эканамічную або палі- тичную, пэыхалягічную або ідэялагіч- ную. У выніку таго, што ўся сыштумка савецкай дзяржавы ёйнае эканамічнае структуры прытарнаваныя ў першую чаргу для ваенних патрэбаў, у Савецкім Саюзе ажыццяўляеца бесперыпиннае развіццё навукі і тэхнікі тымі-ж тем- памі, што і падчас вайны, г. зн. хутчэй, чымся ў дэмакратычных краінах, асабіліў ў галінах, звязанных з ваеннай тэхнікай. Дэмакратычныя дзяржавы ў перыяды «гарачых» войні акказваліся здолнымі да найблізь бліскучых дасягненняў. Сыветыцаў агтамі прыклады першай і другой съветавых войні. Аднак адсутніцца у дэмакратычным грамадстве тое съведамасць, што перыяды «халодной» войны або «мірнага су- існавання» зьяўляюцца таксама войні, толькі іншага характеристу, зьяўлеца вялікай перашкодай у спаборніцтве ЗША і іншых саюзнікаў у таталітар- насці і надзеінасці канструкцый.

Запрашаем усю беларускую эміграцию прыняць удзел у гэтых вялікіх урачыс- тасціцаў дзеля добра нашага народу. Ува- ўзы ўспыхваючыя з Культурна-Рэлігійных Тыдзенем, Зыездам і Высвя- чыннем Беларускай Царквы, зъвяртацца Камітэт Культурна-Рэлігійных Студыяў у Чыкаго, 3107 Вест Фулerton Аве, Чыкаго, Ілль.

Камітэт Культ. Рэл. Студыяў

Уменыне савецкіх кіраўнікоў эфектыўна «падаваць» свае поспехі ѹ адначасна хаваць свае няўдачы або абнікаць значаные поспехаў працы ўнаўні. Ува- ўзы ўспыхваючыя з Культурна-Рэлігійных Тыдзенем, Зыездам, Высвя- чыннем Беларускай Царквы, зъвяртацца Камітэт Культурна-Рэлігійных Студыяў у Чыкаго, 3107 Вест Фулerton Аве, Чыкаго, Ілль.

Дзяяць гэтага галоўным значаныем пла- лёту ў касмос трэба ўважаць ўзмоцненіем магчымасці для камуністычных кі- раўнікоў. Кіраўніцтвам роднай партыі Беларусь ператварылася з адсталай аграрнай у высокі індустрыялізаваную краіну. У парунаўні з 1913 годам, валавая пра- мысловая вытворчасць Беларусі павілічылася ў 30 некалькі разоў, у парунаўні з даваенным станам (на ўзве- стан перад апошнім вайной) — прамысловая вытворчасць узрасла на 400 пра- цэнтаў.

Як мы казалі, затаць катастрафаль- ная стану сельскай гаспадаркі БССР ня можа ўжо і бальшавіцкая прарапаганда. Каб затушаваць яго, яна шыроко рас- пісваеца ў апосыпехах і росьце прамысловасці БССР. Маўляй, «пад мудрым кіраўніцтвам роднай партыі» Беларусь

ператварылася з адсталай аграрнай у высокі індустрыялізаваную краіну. У парунаўні з 1913 годам, валавая пра- мысловая вытворчасць Беларусі павілічылася ў 30 некалькі разоў, у парунаўні з даваенным станам (на ўзве- стан перад апошнім вайной) — прамысловая вытворчасць узрасла на 400 пра- цэнтаў.

Гэтая лікі робяць, бязумоўна, немалое ўражаныне. Бяручы агулам — яны правильныя. Праўда і тое, што БССР пе- равыконвае цяпер у галіне прадукцыі мэтала- апрацоўчых станкоў? Станкі гэтага

амалі зусім не выкарстоўваюцца ў Бе- ларусі — усёй іхнай прадукцыі распа- раджаеца паводле свайго пагляду Ма- сква. Або трактары і аўтамашыны: кал- гасы на магутці дастаць навет запасных частак, а беларускія трактары высылаюцца нафілічнай падлозе ў Бірму, Эгіпт і гэтак далей.

Экспартам называецца гэтага прадукцыі польскіх медных заляжу фінансуе Чэхаславачына. Узамен за гэтую сыварыну. Такім чынам Гамулка супраціўіўся чужой эксплататаці народных ресурсаў і капіта- лаў свае краіны.

Як-же выглядае гэтая справа ў нас? Ці пры разбудове прамысловасці ўпершыню падыходзіць? У польскім відзяцце? Што, прыкладам, дае Беларусі той факт, што БССР

займае ў Савецкім Саюзе адно з пер- шых месцаў у галіне прадукцыі мэтала- апрацоўчых станкоў? Станкі гэтага

амалі зусім не выкарстоўваюцца ў Бе- ларусі — усёй іхнай прадукцыі распа- раджаеца паводле свайго пагляду Ма- сква. Або трактары і аўтамашыны: кал- гасы на магутці дастаць навет запасных частак, а беларускія трактары высылаюцца нафілічнай падлозе ў Бірму, Эгіпт і гэтак далей.

Экспартам называецца гэтага прадукцыі польскіх медных заляжу фінансуе Чэхаславачына. Узамен за гэтую сыварыну. Такім чынам Гамулка супраціўіўся чужой эксплататаці народных ресурсаў і капіта- лаў свае краіны.

Ідзецаў яна адна з адкрытай галавой, Рызык расхрыстаны, вісіц падзёрты на грудзях, З вачой яе глядзяць, прыімлённыя съязой, Сардечны боль нязъмерыны, а з ім бязглузды страх.

Праходзіць шлях яе між пушчай і лясоу, Засымечаны карчамі скрэзі дрэў сухім вячыцём, З тых пушч 'сыцяк чуюцца мільёны галасоў, Якія гоняцца за ёй з праклёнамі, з вышыцём.

А дзе-ж яе сям'я? Дзе кроўныя сыны? Куды усе падзеліся? Хаця-б хто дапамог?

— Пакрыгіў дзіцяці род ліхі, і зрадзілі адны З дзяцей. Другіх забраўшы, зноў ёй крыйду справіў Бог. Куды-ж яна ідзе, сірою ступой,

Ці ведае, куды той шлях, якім ідзе, ляжыць? О, не! яна ідзе, бо мусіць хоць

Памяці духоўнага Айца, Змагара за волю Беларусі

29 ліпеня 1960 году адбылося ў вечнікі Мітрафорны Пратадзенік сьв. Іосіфу ў Інстытуце змагацца з польскім ціскам БАПЦарквы Айцец Хведар Данілюк, на царкву ды цярпець і асабіты ўціск настаяцель Катэдralынага Сабору Св. ды месцівасць польскіх уладаў. Кірылы Тураўскага ў Нью Ёрку, адзін з удзельнікаў Слуцкага Паўстання.

Айцец Хведар Данілюк нарадзіўся 12 жніўня 1887 г. у вёсцы Сурнікі на Слонімшчыне. Жыцьцёвая дзеянісць а. Хведара адзначалася сирод беларускага грамадзтва ў двух кірунках: як ваненікай барацьба за волю Беларусі, і як святара-будаўніка сьв. БАПЦарквы.

У 1914 г. ён быў змабілізаваны ў расейскую армію. Ваенны шлях I-ай сучаснай вайны пачаў простым жаўнерам, а ў 1917 г. быў узвездены ў рану ахвіцера. Каля пасля рэвалюцыі 1917 г. паняволеніем Расейскай народы пачалі ходынне за сваю незалежнасць, дык сярод беларускіх ваненікіяў малады ахвіцер Хведар Данілюк быў адным з найбольш гарачых старонікай арганізацый свайго войска. Як нацыянальны камісар, ён паклаў шмат высліку пры беларусізациі IV-га Корпусу на Румынскім фронце, ды намагаўся перакінуць вайсковыя аддзелы, зложанія з Беларусу, ці Беларуска, згодна з наўкую Св. Апостала Паўла: Памінайце настайнікай ваших, якія казалі вам Словы Божыя, з радасцю адклікніца на гэтую нашую просьбу і пасыпшысь злажыць магчымую для сябе ахвізу на пабудову памятніка духоўнаму Айцу — Наставіку і Змагару ў Свабоду Беларусі: Айцу Хведару Данілюку.

Мы цвёрда верым, што кожны сувядомы Беларус, ці Беларуска, згодна з наўкую Св. Апостала Паўла: Памінайце настайнікай ваших, якія казалі вам Словы Божыя, з радасцю адклікніца на гэтую нашую просьбу і пасыпшысь злажыць магчымую для сябе ахвізу на пабудову памятніка духоўнаму Айцу — Наставіку і Змагару ў Свабоду Беларусі: Айцу Хведару Данілюку.

Ахвіры просьмі перасылаць на адры: Byelorussian Autocephalic Orthodox Church 401 Atlantic Ave., Brooklyn 17, N. Y. або асабіста пераказваць спадару Янку Ніхайнку.

Нью Ёрк, Сакавік 1961 г.
Арганізацыйны Камітэт:
Царкоўная Рада Прыходу
Св. Кірылы Тураўскага
у Нью Ёрку
Задзіночанне Беларускіх Ветэранаў
у Нью Ёрку

Зъ беларускай песеннай скарбніцы

Ой, хадзіў, гуляў, малойчыку

(Беларуская народная лірyczная песня)

Merina
Ой, хадзіў, гуляў ма-лой-чы-ку па га-ры кру-той,
ды ча-саў ён ру-сы во-ла-сы пра-ва-ю ру- -
кай.
Хор
ды ча-саў ён ру-сы во-ла-сы

1. Ой, хадзіў, гуляў, малойчыку па гары
кругой,
ды часаві ён рузы воласы прараво
рукой.
 2. Надаела, надакучыла, завіваюча,
На чужыя, на харошыя паглядаючи.
 3. А чужыя ёсё харошыя, як ружковы
цвёт,
4. Ой, вазму я ды няўдашачку за
праву руку,
Ды і кіну я няўдашачку у быстру
раку.

Заўвага: Арыгінальная мэлёдый змешчана: у першым тахце ў ніжнім голосе, у другім тахце — ў верхнім голосе, у трэцім тахце ідзе, як паказана пад знаменем зоркі (пасля канца песні), а ў вапошнім, чацвертым тахце пераходзіць у ніжні голос. Пры выкарыстанні арыгінальнай мэлёдый песня вельмі добра наадказа для салёвага выканання.

Туман, туман па даліне

(Беларуская народная лірyczная песня)

Павол
Туман, туман па-да-ли-не, ды-рок ліс-то-к на ка-ли- не,
ши-рэй та- го на ду- боч-ку, кліча га-луб га-лу- ба-ч-ку.
Тымон
— Не задавай сэрцу тугі,
Ня возьмеш ты — возьмэ другі,
Цяжка рыбцы Дунай плысыці,
Мне маладой замуж ісьці.
4. Цяжла речка ручайкамі,
Плача дзеванька слизамі.
— Ни плач, дзеўка на журыся,
Я ўшчу холаст, — на жаніўся.

- Заўвага:** Арыгінальная мэлёдый ідзе: першы тахт у ніжнім голосе, а далей і да канца — у верхнім.
1. Туман, туман па даліне,
Шырок лісток на каціне,
Кліча галуб галубачкі.
 2. Кліча сваю, на чужую:
Чакай, сэрца, пацалую, —
— Пашто табе цалаваці,
Сэрцу туті задаваці.

У беларускім пісьменстве быць царства вадападаўнай птушкі. Гусінія і качына маса — вельмі добрае мясо...

Зъ беларускага жыцьця

У КЛІУЛЕНДЕ

У гэтым годзе ў БАПЦаркве Багаслужбы ў Кліулендзе, і на Перадвяліднікам Тыдні, гэта і на Вялікдзені адбываўся рэгулярна ў больш урачысты, як папярэдні гады. Расклады Багаслужбы былі разасланыя кожнаму прыхаджану ды падана ў мясцовую амэрыканскую газету.

У вялікі чацвер цёмная ноч ціха апушчалася над замлёніем. Усё чакала чаго-нібі таямнічага, вялікага. А 7-ай гадз.

увечары распачынаецца Утраннія і чытальныя дзвярі Евангельскай. Чытальнем А. Александар Крыт стараецца выказаць на толькі звест і вельі сувязь пісьма, але і мадуляцыйны голос пераказаць спачуваны, асабліва чытаючы пabelаруску. Між чытальным хор пад дэрыгенствам сп. К. Кілага выклікае асаблівіе пачуццё ў вернікі. Сыле і трыве «Разбойніка» аканчальна зачароўваючы ўсіх.

У Вялікую Пятніцу цішыня напружва ўсю людзкую істоту. Ня чуваць ужо ўзвон зноў на новападавананія Царкве. У гэты дзень сувязі віноніца з аўтара Св. Плашчаніцу. Зь вялікага пабожнасцю абносіцца Яна навокал свае беларуское сувязіні і кладзецца на новазробленым гробе на сэрэдзіне царквы. Патанае яна сирод жывых прыгожых красак, якіх ахвіраваў адзін з прыхаджан. Беларусская салітка Іра Каліда сваім прыгожым голасам падмацавала аркестру.

У Вялікую Сыботу рана служыцца Ерузалімская Утраннія і Вячэрня з Літургіяй Васілія Вялікага, а вечарам а 9-ай гадз. распачаўся чытальны Дзенянін Апостала. А 11.30 царква ўжо запоўненая вернікамі. Жалобны супеў каноні мімаволі змушае душы быць сумнімі Плашчаніца ўноніца ў кладзеца на прастол. Замёра дыхальнае вернікай. Чіха чуецца супеў: «Воскресеніе Твоє Хрысці Спасе...». Паволі адсоўваецца царкоўная заслона і ўсе выходзяць з Царквы, творацца «кросны ход» навокал царквы. Надыходзіць дзіўнае ўяўленіне. Неба нібы спусцілася і асвяціла грэшную замлёнію. Зямля нібы злучаецца з небам... Хрыстос!...

Ніякай хрысціянскай царкве гэта так урачыста не спаківае Уваскраслаю. Хрысція, як наша родная беларуская праваслаўная царква, У царкве ўсё прыбрана, мноства красак, пах ладану і кадзіла, адчынены Райскія вароты, безвільчы сувязі, цудоўны супеў Вялікоднага канону: — усё гэта пераносіць нас у той радасны жыцьцёві шлях, да якога мы ўмкнемся. Радасць для ўсіх зазыла. Аб гэтым аўбігнае слова Івана Златавуснага, слова, якое чытаецца на Утрэхты. І ў гэтым годзе яно ўзвялічыла сябе больш радасць у душах вернікаў.

15-га красавіка Г. К. ЗВМА ладзіла вечарыну. Прыложаў старанна грава аркестра «Палесьсе» пад кіраўніцтвам Ул. Літвінкі. Салістка Іра Каліда прыспяўвалася пад аркестру некалькі танцаў. Чаночае Згуртаванне наладзіла баґаты буфет, каб памагчы моладзі. Было шмат гасцей. Вечар прайшоў у вельмі смажыць і вясёлай атмасфэры ды прыноўшы прыбытак у кухню.

16-га красавіка адбыўся гадавы спрадавацца-перавынок сход кліулендзкага Аддзелу БАЗА. Пасыльны молады ўступаючы Старшыня Аддзелу сп. Ю. Гасцееў адкрыў сход і запрапанаваў выбраць прэзыдіум. У прэзыдіум увайшлі сп. К. Кіль — старшыня, сп. С. Карніловіч — сакратар. Сакратар Аддзелу Ул. Дунец прачытаў пратакол з апношэнія гадавога сходу, Старшыня прачытаў справа-здаўчы ўступаючы Управы, скрбнік сп. А. Каспаровіч зрабіў справа-здаўчы ў фінансай. Сп. В. Сычко-нак прачытаў Акт Рэвізійнае Камісіі. Пасыльны рэчавое дыскусіі сходу прызнаў уступаючай Управе абсолюторытом з падзякаю.

Сеем грэчку!

Горад Новагаоргейск перайменаваны на «Хрушчоў». На старонках савецкай прэсы шторася чысьцей звязліца пра звязшча Хрушчова. Мастакі-кар'ерыстыя шторася чысьцей прыгадаюць Хрушчову. Можна сказаць, што ўжо Хрушчоў афіцыйна звязліца пераможцам пад Сталінградам.

З гэтага можна меркаваць, што ў СССР ствараецца новы, чарговы культ асобы. Тут ніякага дзіва: пры таталітарных рэжымах бяз культуры — ні сюль і ні туды. Вось толькі застаецца чакаць, калі Хрушчов — як калісці Сталіна — абвесціць карыфэем усіх наукаў. І тут ня будзе дзіўніца: Савецкі Саюз — краіна ўсіх магчымасцяў, контрастай і кур'ёзам. Дык чаму Хрушчоў на можа быць карыфэем? Ен-жэ гаворыць літаральна на ўсякія темы. Ці ён заўсёдзе гаворыць талкава ці не — гэта іншая справа. Факт, што гаворыць.

Да гэтага ж Хрушчоў можа пахваліцца і пўзіўнай вынаходствам. Напрыклад — цаліна. Праўда, асвойванье гэтай праклятнай цаліны прыноўсіць шмат няшчасці народам Савецкага Саюзу, а перш за ўсё людзям, якім мусіць ехаць яе асвойваць. Але ў краіне «дъявітуры» з гэтым найменш лічачца. Там пішуць «усё для чалавека!», а чытаюць «усё ад чалавека!»...

Кукуруза. Праўда, яна існавала і перад Хрушчовам, аднако Хрушчоў першы дадумаўся сеять ўсё там, дзе яна ня ходзіць. Дык вось на загад Хрушчова яе сеюць там, дзе яна не сеюць і... яна не сеюць...

Цяжка ў кароткім артыкуле пералічыць усіх мудрасці і вынаходствы Хрушчова. Аб гэтым можна напісаць некалькі томаў пад загалоўкам: «Энцыкліпэдія кур'ёза».

Таму возьмем толькі некалькі прыкладаў з беларускага жыцьця. У 1958-м годзе Хрушчоў гаворыў на нарадзе перадавікі сельскай гаспадаркі Беларусі:

«У Беларусі павінна быць царства вадападаўнай птушкі. Гусінія і качына маса — вельмі добрае мясо...»

бо чытаў яго А. Александар у роднай беларускай мове. Усе праслі Уваскраслаю Бога нашага Ісуса Хрыста, каб радиць вялікоднай, як той дабрадатны агонь, была заўсёды з намі.

Пасыльня пас्लычэння Пасхай апушчалася над царквой, але ажывіўся Парахвільны Дом, дзе стараньнем ахвярных вернікаў быў прыгатаваны вялікодныя сталы і распачалася традыцыйнае беларуское разгушленне.


*

9-га красавіка Харваты сіяцкавалі Дзень Незалежнасці. Ужо ад дэйжды шашы часу Беларусы і Харваты ў Кліулендзе жывуць вельмі дружна. Мелі су-

полную фудбольную дружыну ды ходзіць адны ды іншыя. Шкода толькі, што некаторыя з вялікімі прэтэнсіямі не маглі навет прысьці на сход, магчымы, былі занятыя іншымі справамі, якія разыўваюць грамадзкое ўзлігайнае жыцьцё калеіні. Лечачы іншых захварэлі ѹ самі, хаца яны гэтага ня бачаць.

Ул. Д.

УВАГА! УВАГА!
Выдавецтва Згуртавання Беларуское Моладзі ў Кліулендзе ўжо выдала ў прыожым кніжным выданні



«Беларускі Песенны Зборнік» абыймае 228 бачынаў і зъмінчае 92 песні з но-тамі. Зборнік дзеліцца на пяць раздзе-лаў: З гістарычнага мінулага, раманы і песьні на слова беларускіх пастаў, лірyczныя народныя песьні, песьні лёг-кага жанру і жарты, гульні і скокі.

Ціна аднай кнігі ў ЗША й Канадзе 10 дзяляраў, а ў іншых краінах 5 дзяляраў. Выпісваць можна ў Прадстаўніцтва